

## За круглым сталом у “Мудрага шчупака”

Нядаўна ў СШ №1 горада Шчучына прайшоў чацвёрты этап інтэлектуальнага раённага турніру на Кубак шчупака-2013. Эрудыты з’ехаліся з усяго раёна. Свае веды былі гатовы прадэманстраваць 30 каманд!



Кіраўнік клуба “Мудры шчупак” Таццяна Чаславаўна Бадзюкова з першых хвілін пачала задаваць нялёгкае пытанні. Шчыра здзівілі энцыклапедычныя веды ігракоў. Аднак былі і некалькі такіх “шарад”, з якімі не справілася нават зборная трэнераў і дарослых ігракоў – тых яшчэ інтэлектуалаў! Я

міжволі спрабавала пакапацца ў сваім багажы ведаў, але на большасць пытанняў “з падвохам” адказаў так і не знайшла.

Хто з’яўляецца святой апякункай Беларусі, калі спрацоўвае камп’ютарны вірус “чорная пятніца”, як выглядае эмблема Сусветнага фонду дзікай прыроды? На гэтыя і мноства іншых пытанняў даваўся адказаць удзельнікам інтэлектуальнай гульні “Мудры шчупак”. – Нашы сустрэчы з кожным годам карыстаюцца ўсё большай папулярнасцю. Галоўнае – зацікавіць моладзь, – падзялілася Т.Ч. Бадзюкова. – Да таго ж каманды-пераможцы паказваюць нядрэнныя рэзультаты і на абласных чэмпіянатах.



У выніку напружанай інтэлектуальнай схваткі былі вызначаны самыя лепшыя. Сярод малодшых удзельнікаў (5-7 класы) лідарам стала каманда “Гаудэамус” (гімназія). А вось сярод старэйшых ювеналаў (8-9 класы) першае месца раздзялілі дзве каманды: “Теліос” (СШ №2 г. Шчучына) і “Ёсць версія”

(гімназія). Сярод юніёраў (10-11 класы) перамогу (і гэта ўжо не першы раз!) заваявала каманда “Шчупакі. Рэінкарнацыя” (СШ №1).



Віншавала лідараў інтэлектуальнай гульні галоўны спецыяліст аддзела адукацыі райвыканкама В.П.Чыжык. Знатакі былі ўзнагароджаны граматамі і падарункамі, а прыемныя салодкія падарункі юным эрудытам уручыла Алена Богдзель, першы сакратар

РК БРСМ. Парадавацца за дзяцей і падтрымаць іх у нялёгкай барацьбе прыйшлі дырэктар СШ №1 г.Шчучына А.С. Панасевіч, настаўнікі, сябры.

Было прыемна адчуць азарт гульні, камандны дух. На жаль, там, дзе ёсць пераможцы, – ёсць і пераможаныя.

– На многія пытанні ведалі адказ, але чамусьці сумняваліся, проста разгубіліся, – прызналіся тыя, хто не дацягнуўся да п’едэстала. Упэўнена, у наступны раз і гэтыя рабяты пакажуць сябе! Галоўнае – не здавацца, верыць у сябе і ўдасканалваць свае веды.